

Тарасава, Т.М. Пшчолка Аляксандр / Т.М. Тарасава // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн. : у 6 т. / Ін-т літ. імя Я. Купалы, Акад. навук Рэсп. Беларусь, Беларус. энцыкл. ; пад рэд. А.В. Мальдзіса ; рэдкал.: І.Э. Багдановіч [і інш.]. – Мінск, 1995. – Т. 5. – С. 85–86.

## ПШЧОЛКА АЛЯКСАНДР

Пшчолка Аляксандр Раманавіч [псеўд.  
Белорусс, А. Крицкий, крыпт. А. П - ко,  
А. Р. П - ко; 1869, в. Чарсцвяты, Пінскага  
пав. Віцебскай губ., цяпер Ушацкі р-н Віцебскай  
вобл.— 1943, Старая Таропа (?), разаік,  
публіцыст, этнограф.

Нарадзіўся ў сям'і дзяяка. У 1890 скончыў Віцебскую духоўную семінарыю, пасля заканчэння якой адзін год служыў у Маркавым манастыры (Віцебск), потым трэх гады быў послушнікам. З 1894 настаўнічаў — спачатку выкладаў агародніцтва і садоўніцтва ў сельскага падворча школе, потым працаўшы народным настаўнікам Арэхаўне Лепельскага пав. У 1900 працтў ў юрыдычны факультэт Юр'еўскага (Таргускага) універсітэта. З 1907 жыў у Вільні, прадаваў у круговым судзе. У 1907 А. Пшчолка як эксперт-перакладчык з беларускай мовы ў Віленскім судзе выступаў перакладчыкам на працэсах спраў «Нашай долі» і «Нашай нівы», каменізаваў іх змест з манаехічных пазыцый (пагэдлі іншых звестак, на гэтых працэсах пераклаў, чё не ён, а Аляксей Пшчолка). Напярэдадні 1-й чусветнай вайны А. Пшчолка быў міравым суддзёём ў Себежы. У час вайны пераехаў у г. Гарадок Віцебскай губ., выкладаў гісторыю ў народнай школе. З 1918 жыў у Полацку, займаў пасаду адваката пры губернскім судзе, выкладаў геаграфію ў ліясным тэхнікуме. Сюды да яго прыезджаў Я. Карскі для аблеркавання этнаграфічнай карты Беларусі. Паводле ўспамінаў В. Вольскага, у 1926 А. Пшчолку хацелі арыштаваць як манаехіста, але справу потым скасавалі.

Выступаў на чале сямейнага музычнага ансамбля, чытаў са сцэны свае апавяданні. Есць звесткі, што ў 20-я г. А. Пшчолка нейкі час жыў у Эстоніі і выступаў у друку з прасавецкіх пазыцый, працуваў карэспандэнтам газеты «Ізвестія». З 1927 жыў у г. п. Старая Таропа Калінінскай вобл. і да 1933 служыў адвакатам у мясцовым судзе, потым выйшаў на пенсію.

Літаратурная дзеянасць А. Пшчолкі супярэчлівая і няроўная. Для яго творчасці харектэрна недаацэнка прагрэсіўнага значэння беларускага нацыянальнага руху, не пазбаўлена яна маралізтарства, натурализму. Часам пісменнік адкрыта выяўляў настроі вялікадзяржаўнага чыноўніцтва. Пачынаў ён пісаць на рускай мове, потым з'явіліся апавяданні на беларускай. З 1898 друкаваўся ў «Віцебскіх губернскіх ведомостях», пазней яго апавяданні і нарысы друкаваліся ў газетах «Сельскій вестнік», «Минское слово», «Белорусская жизнь», у часопісе «Крестьянин» (большасць не выяўлены). А. Пшчолка выдаў больш за 10 кніг нарысаў і апавяданняў, у якіх паказаў жыццё і побыт беларускага сялянства канца 19 ст. («Нарысы з жыцця беларускай вёскі», «Беларускія апавяданні»). Неадназначна ўспрымалі творчасць А. Пшчолкі тагачасныя крытыкі. Л. Гмырак ад-

значаў кансерватыўны і нават рэакцыйны погляд пісьменніка на беларускага селяніна; М. Гарэцкі не адмаўляў А. Пшчолку ў рэалістычным адлюстраванні сялянскага быту і харектараў; Я. Карсы становіча ацэньваў творчасць пісьменніка ў цэлым. Яшчэ будучы студэнтам А. Пшчолка любіў «хадзіць у народ», збіраў памяткі народнай паэзіі, рабіў этнографічныя запісы, дзе апісваў звычайі абрацы Лепельшчыны. У Полацку ён стварыў хор, які выконваў беларускія народныя песні. У 1908 у Вільні пад яго кіраўніцтвам праведзены бе тарункі вечар,

на якім артысты выступалі ў нацыянальных касцюмах, гучала беларуская народная музыка, а сам А. Пшчолка прачытаў сваё апавяданне «Індыкі». Пад яго рэдакцыяй у 1910 выдадзена ў Віцебску паэма «Тарас на Парнасе». Справаваў А. Пшчолка пісаць і вершы, але поспеху яны не мелі. Нягледзячы на тое, што ён ніколі не лічыў сябе фалькларыстам і этнографам, яго творчасць саслужыла службу науцы. Да яго спадчыны звязана ўчоныя і краязнаўцы.

Т. М. Тарасава.